



## 1 октября - День пожилых людей



Уважаемые ветераны войны и труда, дорогие пенсионеры! Сердечно поздравляю вас с Днем пожилых людей!

Вы - наш золотой фонд! Ваши опыт и знания, ваши трудовые достижения - основа нашего настоящего и нашего будущего! Вы с честью вынесли все тяготы и невзгоды военных и послевоенных лет, самоотверженно трудились в мирное время, вами совершались героические поступки, возводились заводы и фабрики, восстанавливались колхозы и совхозы, благоустраивались города и села, воспитывались дети.

И сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, вы принимаете самое активное участие в общественной, политической и культурной жизни. Вы мудрым советом и добрым напутствием поддерживаете молодых, по праву пользуетесь почетом и уважением, являя собой пример мужества, патриотизма и трудолюбия.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, одрости духа, неугасающего интереса к жизни, чуткости и внимания окружающих, счастья и благополучия!

**Геннадий Залого,**  
генеральный директор ОАО "Гродносельстрой"  
**Константин Никольский,**  
председатель Совета ветеранов ОАО "Гроднооблсельстрой"

## У величны палац вярнулася жыццё



Пасля доўгай рэстаўрацыі ў Шчучыне адкрыўся адноўлены палац князёў Друццоў-Любеццоў - дваішк рэзінэнцыі французскага караляў палаца Малы Трыанон на тэрыторыі Версалеа. Дзякуючы майстэрству будаўшчоў Шчучынскай МПМК-167 ААТ "Гроднаоблсельбуд" і сталых мастакоў-рэстаўратораў ОАО "Белрэстаўрацыя", помшк архітэктурнага прадстаўства ўсёй прыгажосці!

На урачыстай цэрымоніі адкрыцця палаца высокага гасцей і гараджан сустракалі... самі князі Друццоў-Любецкія. Тэатралізаваная цэрымонія прайшла на адным дыханні пад цудоўныя гукі інструментальнага ансамбля Шчучынскай дзіцячай школы мастацтваў "Дывертысмент". Радасць падзеі з жыхарамі сталіць Дня беларускага пісьменства раздзялілі намеснік прэм'ер-мшютра Бе-

ларус Міхаіл Чарусы, намеснік Гавы-Адмштрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Ігар Бузоўскі, міністр інфармацыі Лілія Анашч, міністр адукацыі Міхаіл Жураўко, мшютр культуры Барыс Святлоу, старшыня Гродзенскага аблвыканкама Уладзімір Краўцоу, дэпутаты, дзяржаўныя дзеячы, духавенства.

Працяг на 3 ст.

События

## Строители отметили профессиональный праздник

6 августа в Мостовском районном Доме культуры состоялось торжественное собрание, посвященное Дню строителя. Сельских строителей поздравил генеральный директор ОАО «Гро-

дзнооблсельстрой» Геннадий Залого и пожелал им финансовой стабильности, благополучия во всех сферах жизни, уверенности в завтрашнем дне и успехов в

осуществлении планов. Строитель - скромная профессия великого человека, - подчеркнул Геннадий Чеславович. - Как как строители создают архитектурное наследие, которым может гордиться страна. Каждый человек мечтает оставить на земле свой след: совершить открытие, написать книгу или построить дом. Быть строителем - это не только тяжелый труд, но и творчество!

Также генеральный директор отметил, что 2015-й год - нелегкий для Облсельстроя: из-за проведенной реорганизации объединения в открытое акционерное общество, не-

простой экономической ситуации в стране и за ее пределами. Но стоит отметить, что там, где каждый, начиная от директора и заканчивая рабочим, добросовестно выполняет свои обязанности, там есть положительный результат.

Несмотря на то, что объемы выполненных строительно-монтажных работ за январь-июнь оставляет желать лучшего, - оптимизма строители не теряют. Впереди много работы, которая по плечу большому профессиональному коллективу. Главное - это добросовестное выполнение своих обязанностей. А постоянным ориентиром в работе на каждой строительной площадке должны стать высокое качество

Продолжение на 3 стр.



На фото слева направо: начальник строительного управления ОАО "Гроднооблсельстрой" Иван Григорьевич Климович, начальник управления механизации ОАО "Гроднооблсельстрой" Виктор Иванович Концовик и начальник филиала "Новогрудская МПМК-156" ОАО "Гроднооблсельстрой" Олег Вацлавович Малашевский награждены нагрудным знаком Союза строителей "За заслугу у будаўніцтве"

# У величны палац вярнулася жыццё

Працяг. Пачатак на 1 ст.



- Гродзеншчына - край з багатым гісторыяй і значнымі культурнымі традыцыямі - адзначыў на месні старшыні Гродзенскага аблвыканкама Віктар Лісковіч. - Наша зямля дала свету нямала выдатных дзеячоў мастацтва, якія стварылі і перадалі нам багатую духоўную спадчыну, неад'емнай часткай якой з'яўляюцца і родавыя сядзібы. Адна з іх - палац Друцкіх-Любецкіх.

Віктар Андрэвіч падкрэ^у, што гэты палац будзе выкарыстоўвацца для развіцця творчых здольнасцяў дзяцей і моладзі. Ён лічыць, што створаныя ўмовы дапамогуць выхаваць новыя таленты, якія праславаць Гродзеншчыну.

- Палац - падарунак не толькі Шчучыну, але і ўсёй сістэме адукацыі краіны, - адзначыў мішютр адукацыі Міхаіл Жураўкоў. - Спадзяюся, што ў Шчучынскім раёне вырасце яшчэ не адна знакавая асоба.

Прыкладам паспяховай швэстыцы дзяржавы ў культуру назваў адрэстаўраваны палац Друцкіх-Любецкіх старшыня Шчучынскага райвыканкама Сяргей Ложэчск. Ён выказаў шчырую падзяку Нацыянальнаму арганізацыйнаму камітэту па падрыхтоўцы і святкаванні Дня беларускага пісьменства, кіраўніцтву Гродзенскага аблвыканкама, будаўшчыкам Шчучынскай МПМК-167 і субпадрадных арганізацый, праекшчыкам, мастакам-рэстаўратарам і усім неаб'якавым людзям, намаганнямі якіх была здзейснена вялікая і важная справа.

... Першым на экскурсіі ў палац увайшлі высокія госці, за імі - гараджане, якія не хавалі пачуццяў. У палац з эксклюзіўнымі люстрамі, лепкай, адноўленымі дзвярыма, элементамі даўніны вярнуўся былы шук. І сённяшнія уладальнікі трох тысячаў квадратных метраў

характэра - таленавітая дзятва і моладзь. У былых княжацкіх пакоях размясціўся цэнтр творчасці дзяцей і моладзі музей і зала для ўрачыстых прыёмаў.

- Гэта такі шыкоўны падарунак для нас, - гаворыць дырэктар Палаца творчасці дзяцей і моладзі Ірына Дзегцярова. - Дзякуй. Мы не сумняваемся, што гэты цудоўны палац паслужыць новым пакаленням і стане сапраўднай візітоўкай Шчучына.

Імянішчыкам адчуваў сябе генеральны дырэктар ААТ "Гроднааблсельбуд" Геннадзь Залого. Геннадзь Часлававіч - выхадзец са Шчучына, і, як ва усіх шчучынцаў, з палацам



многіх рэканструкцыя палаца стала справай прафесійнага гонару. Людзі працавалі самаахварна, не лічыліся з часам і уласнымі праблемамі Сельскія будаўнікі даказалі,

дзенскага дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музея, фотавыстава "Беларусь у Першай сусветнай вайне" і выстава "Лепшыя кнігі Беларусі".

Святкуючы XXII День беларускага пісьменства, шчучынцы і госці горада не раз добрым словам успаміналі усіх будаўшчыкоў, якія зрабілі свой важкі ўнёсак у аднаўленне райцэнтра. Бо тое, што зроблена, застанецца шчучынцам назаўжды: адрамантаваныя раённая бібліятэка імя Цёткі, гарадскія школы і гімназія, аддзяленні райбальніцы, раённы Дом культуры, стадыён "Алімп", фасады амаль дваццаці будынкаў, дарожны добраўпарадкаваная набярэжная гарадскога возера.

Цудоўная прафесія - ствараць прыгажосць і дарыць людзям радасць.

Ала Бібікава.

Фота Аляксея Бібікава.



у яго звязана шмат успамінаў пра юнацтва. Тут некалі мясціўся Дом афіцэраў, тут кіпела культурнае жыццё.

- Аб'ёмы работ былі вялізныя, часу бракавала, - гаворыць Геннадзь Часлававіч, - але мы справіліся. Для

што ім па-плячы і шыкоўныя палацы, і камфортныя жылля дамы, і вялізныя сучасныя фермы.

Увазе шчучынцаў і гасцей свята ў шыкоўных пакоях палаца прадстаўлена музейная экспазіцыя Гро-

События



Станіслаў Вітольдвіч Цехановіч у сувязі з Днём строітэля і за значітэльны вкклад в строітэльную отрасль награділ лучшых Почетной грамотой Міністерства архітэктурэ і строітэльства Рэспублікі Бе-

строітэльно-монтажных работ, лічная ответственность за конечный результат труда, неукоснительное соблюдение правил безопасности труда.

Геннадий Чеславович отметил работников, которые при любых условиях успешно решают самые сложные производственные задачи.

Первый заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Гродненского областного исполнительного комитета Кон-

ларусь: начальника участка Лидской ДСПМК-72 Кейза Д.Т., начальника ПТО Сморгонской МПМК-165 Дубровскую А.И., каменщика Мостовской МПМК-155 Величко Г.П., каменщика Новогрудской МПМК-156 Кухта А.Е.

За многолетний и добросовестный труд, большой личный вклад в развитие строительной

## Строители отметили профессиональный праздник

Продолжение. Начало на 1 стр.

Заведующая организационным отделом обкома профсоюза работников АПК Елена Сергеевна Гончарук также наградила наших строителей Почетной грамотой и благодарностью обкома профсоюзов.

Наград и чествований

в этот вечер было много. Завершилось торжество замечательным концертом творческого коллектива Мостовского районного Дома культуры.

Наш корр.

Фото Алексея Бибикиова.



Э.Д. Мурзич и С.В. Будько

## Бригаде все по плечу

Общестроительная бригада филиала "Щучинская МПМК-167" ОАО «Гродно-облсельстрой» (мастер Дмитрий Старостин, бригадир Андрей Белко) работает на важном для Гродненщины объекте - заводе по переработке сыворотки и производству сывороточно-жирового концентрата в г. Щучин. Здесь уже построены основные здания завода, сейчас идет сборка оборудования, строительство очистных сооружений и энергетического комплекса. Общестроительные работы на объекте планируют завершить в декабре. Заказчик доволен качеством выполненных работ.

В бригаде 42 человека, она - комплексная, рабочие выполняют универсальные работы и умеют всё. Земельные и бетонные работы, устройство фундаментов, укладка полов, монтаж металлоконструкций и железобетонных конструкций,

монолиты, устройство кровли, благоустройство территории - все по силам щучинским профи.

Бригада Дмитрия Старостина строила ряд крупных объектов в Скидельском районе: птицефабрика (д. Стрельцы), очистные сооружения, молочно-товарные фермы, жилые дома, комбикормовый цех на «Скидельагропродукт», принимала участие в рекон-



струкции ОАО «Мостовдрев», спорткомплекс в Щучине и многое другое.

**Алексей БИБИКОВ,**  
фото автора.

На фото: (слева направо) мастер Дмитрий Старостин, газоэлектросварщик-звеновой Александр Лагун, бетонщик Александр Гордейчик, бригадир Андрей Белко, геодезист Алексей Устименко, бетонщик Сергей Балабанов, плотник Олег Давидович, плотник Владимир Давидович, каменщик Дмитрий Кахнович, плотник Владимир Агель, плотник Андрей Медушевский, плотник Вадим Степанович, каменщик Виталий Зверинский, плотник Геннадий Тарасевич, плотник Олег Кукушкин, каменщик Константин Демещик, бетонщик Юрий Волошин, каменщик Олег Чернов, сварщик Александр Булах, сварщик Дмитрий Булах, подсобный рабочий Виктор Гойло.

Юбиляры

## В трудовой книжке - одна запись

Недавно чудесную дату - 55-летие - отметила наша сотрудница, всегда молодая, добрая и отзывчивая женщина Наталия Николаевна Федутик, инженер планово-производственного отдела филиала «Слонимская СПМК-64» ОАО «Гродноблсельстрой».

Молодым специалистом 19 марта 1979 года после окончания техникума она пришла в Слонимскую

СПМК-181 Гродненского облмежколхозстроя. И с первого дня образования организации трудится здесь 36 лет! В ее трудовой книжке - всего одна единственная запись о приеме на работу...

Вместе с организацией переживала она разные времена, но выстояла, по-прежнему востребована и является профессионалом высокого класса. Много раз

награждалась Почетными грамотами за многолетний, добросовестный труд и достижения высоких производственных показателей.

Творческая, ответственная, сохранившая верность родному предприятию, а еще удивительно скромная и порядочная женщина. За эти качества ее искренне любят, ценят и уважают на работе коллеги.

От души поздравляем Вас, дорогая Наталия Николаевна, с замечательным юбилеем! Желаем крепкого здоровья, много новых трудовых свершений, огромного семейного счастья, успехов во всех начинаниях, терпения и отличного праздничного настроения!

\*\*\*

Вы, несомненно, заслужили уважение, Работая на благо предприятия.

Мы ценим Ваши знания и

мнение,

Но вот не знаем - нынче слов нам хватит ли?

Ведь 55 лет — хороший повод

И самый наилучший юбилей.

Желаем в жизни вам всего большого -

Большого счастья и больших друзей.

**Коллектив филиала «Слонимская СПМК-64»**



## Любимое дело Халецкого

Ответственные, целеустремленные, активные, перспективные - таких молодых людей на Зельвенщине много. Они отличные собеседники, с которыми интересно рассуждать про день сегодняшний, дискутировать по поводу будущего. Приятно, что многие из них планируют связать жизнь со своей малой родиной, видят свой

завтрашний день в стабильной будущи нашей Беларуси.

Один из таких представителей молодого Зельвенского поколения - Денис Халецкий (на снимке), прораб Зельвенского филиала МПМК-148. Несмотря на свой молодой возраст, Денис зарекомендовал себя как классный специалист, который отлично разбирается

в тонкостях строительного дела.

Денис всегда мечтал приобрести такую профессию, которая приносила бы пользу окружающим. Поэтому после окончания школы поступил в Гродненский политехнический колледж.

- Многих моих однокурсников манили огни большого города, однако мне еще во время учебы хотелось вернуться в свой Зельвенский район, - рассказывает уроженец деревни Золотеево. - Здесь проще обустроиться, чем далеко от дома в новом незнакомом месте. Зельва мне нравится: красочный спокойный поселок с размеренным образом жизни. Здесь создана необходимая инфраструктура, есть условия для занятий спортом, культурного отдыха - как говорится, было бы желание. Да и люди наши отличаются от горожан: более терпимы,

рассудительны, открыты и доброжелательны.

Конечно, первые шаги, как и у каждого молодого специалиста, были непростые, вспоминает Денис. Но поддержка коллег, желание учиться и овладеть своей профессией в полной мере помогли.

Вот уже семь лет Денис



С коллегами на церемонии награждения

"свой" в коллективе. На строительной площадке прошел путь от мастера до

## Молодые кадры

прораба. Успел построить не один жилой дом и сельскохозяйственный объект. В этом году по случаю профессионального праздника Денис Халецкий получил благодарность председателя Гродненского областного исполнительного комитета. Молодой человек воспринял награду как стимул для

дальнейшей честной работы.  
Татаця Матшк!

# Богатый профессиональный опыт

4 сентября свое 75-летие отметил Николай Иванович Пищик, чья трудовая деятельность непосредственно связана с благородной профессией строителя.

Администрация ОАО «Гродноблсельстрой» тепло поздравила ветерана труда с юбилеем. В торжественной обстановке Николая Ивановича

наградили нагрудным знаком Союза строителей \* РБ "За заслугу у будаўніцтва". Вручили Почётную грамоту Гродненского областного Совета депутатов и Почетную грамоту нашего ОАО.

Воспоминаний в этот день было немало. В 1965 году Н. И. Пищик был направлен на работу главным инженером в Ивановскую МСО, в 1967 - стал её председателем. С 1970 по 1976 год работал заместителем главного инженера, главным инженером Брестского Облмежколхозстроя. В 1976 году назначен председателем Гродненского Облмежколхозстроя. В дальнейшем, с 1982 года работал главным инженером,

директором института «Гродноблсельстройпроект».

Ушел на заслуженный отдых в 2002 году с должности, директора ПИРУП «Гродноблсельстройпроект» ГОУП «Гродноблсельстрой». И до августа 2010 года, будучи пенсионером, продолжал работать в должности начальника технического отдела дочернего предприятия «Гродноблсельстройпроект» ГОУП «Гродноблсельстрой».

На всех постах, куда был направлен, успешно доказывал умение оперативно и профессионально решать самые сложные и ответственные задачи. За время трудовой деятельности внёс огромный вклад в становление и развитие базы сельских строителей. Во всех жизненных и рабочих ситуациях Н. И. Пищик являлся примером стойкости,



и мудрости и оптимизма.

За свою сознательную трудовую деятельность и умелое руководство награжден в 1970 году медалью \* «За доблестный труд», в 1976 году - орденом «Знак почета», в 1989 году - медалью «Ветеран труда». \* L

Богатый профессиональный опыт, организаторский талант, взвешенность при-

нимаемых решений и впредь помогают Николаю Ивановичу проводить активную работу в ветеранской организации ОАО «Гродноблсельстрой» по воспитанию молодого поколения.

Здоровья Вам, мира и благополучия, уважаемый Николай Иванович!

Татьяна Татаревич  
Наши объекты



Человек дела

## Дело мастера боится

Токарь - это настоящее ремесло и даже искусство в каком-то роде. Только специалист способен из грубой необтесанной болванки сделать точную деталь для прибора. Профессия требует выдержки, терпения и отличного зрения.

Токарь с 39-летним стажем Николай Владимирович Гермоненко трудится в мехмастерской. Он родился в семье, где отец был учителем мужской линии всебыли учителями, в том числе и два его брата). Как сам он говорит, удивительную роль в его жизни сыграл случай, благодаря которому он попал в эту профессию.

- Меня направляли учиться в институт на наставника, - вспоминает он, - а я пошёл работать на Черниговский радиоприборный завод токарем и втянулся.

Режимный завод работал на оборонку СССР. Ветеран труда вспоминает об одном странном заказе. Работали в полторы смены, делали детали по размерам, не зная, для каких целей они предназначены. Впоследствии оказалось, что это детали для спутника, необходимые для важных военных учений.

Николай Владимирович - трудолюбивый в полном смысле этого слова, безотказный и достойный человек, который хорошо разбирается в чертежах,

знания и опыт, обучить профессиональным тонкостям и нюансами: молодежь нынче не стремится к станкам! В течение шести

Почётными грамотами, денежным вознаграждением за рационализаторские предложения в строительной отрасли.



ответственно относится к любой порученной ему работе. Его рабочее место всегда находится в надлежащем порядке, он работает с соблюдением требований охраны труда и использует средства индивидуальной защиты.

Сокрушается, что некому передать свои многогранные

лет был секретарём комсомольской организации, о чём вспоминает с особой теплотой. Был депутатом Хойницкого райсовета, где старался вникать в проблемы, с которыми к нему обращались не только коллеги, но и все избиратели. Его заслуги не раз отмечались

Одним из ноу-хау Гермоненко был рычаг, обеспечивающий более качественную укладку доски пола, путём крепления к лаге и вдавливания. \* В беседе с главным механиком А. В. Шкляром я услышала много добрых слов об опытном токаре. И коллеги подчеркивают, что это человек, который никогда не откажет в помощи, всегда протянет руку. За что любят и уважают мастера своего дела в коллективе.

Николай Владимирович не жалеет, что выбрал именно эту профессию и нашёл в ней своё призвание. А педагогическую профессию предков продолжили взрослые дочери Николая Германенко.

Оксана Хведчина,  
экономист филиала  
«Мостовская МПМК-155»

## Новое здание для следственного комитета

Близится к завершению строительство здания следственного комитета в г. Островец, которое было начато в сентябре 2014 года.

Заказчиком является КУДП "УКС Островецкого района".

Генподрядчиком данного объекта является ОАО «Гродноблсельстрой».

С сентября 2014 года по август 2015 года уже освоено 12 миллиардов рублей, планируется освоить ещё 2 млрд. 700 миллионов.

В строительстве важного социального объекта приняли участие филиалы: "Островецкая МПМК-158", "Сморгонская МПМК-165", "Гродненская СПМК-61", "Лидская ДСПМК-72" и другие.

Сдача объекта планируется в текущем месяце.

Наш корр.

**СЕЛЬСКИЙ СТРОИТЕЛЬ**  
Учредитель: открытое акционерное общество «Гродноблсельстрой»

Адрес предприятия:  
230025,  
г. Гродно, ул. К. Маркса, 31  
т/факс (0152) 77-33-79  
тел. (0152) 75-08-38, 77-33-72  
(029)702-19-92 (МТС)  
(029)281-53-37 (МТС)

Главный редактор -  
БИБИКОВ  
Алексей Викторович  
Ответственный секретарь -  
ТАТАРЕВИЧ Татьяна  
Александровна

Подписано в печать  
10.09.2015 в 09.30  
Тираж 299 экз.  
Закат 5371

Газета отпечатана в  
ГОУПП  
"Гродненская типография"  
230025, г. Гродно,  
ул. Полиграфистов, 4  
ЛП 02330/39 от 27.03.2014